


Чым пакрыць дах лазні і гаража танней і лепш?



Чым пакрыць дах лазні ці гаража нядорага і якасна? Гэтае пытанне актуальны для ўладальнікаў загараднай нерухомасці, дач, катэджаў. У дадзеным артыкуле мы разгледзім эксплуатацыйныя характарыстыкі дахавых матэрыялаў, агучым іх кошт.

Ондулин



Практычны і недарагі матэрыял, які вырабляецца з валокнаў цэлюлозы. Хвалістыя лісты прасякнуты бітумам, для афарбоўвання выкарыстоўваюцца экалагічна бяспечныя фарбавальнікі.

Ондулин выкарыстоўваецца і ў дачыненні для ўладкавання даху жылых будынкаў, гаспадарчых пабудоў, лазняў або гаражоў. Спажываюць прыцягваюць такія станоўчыя якасці матэрыялу, як:

- адсутнасць канцэрагенаў ў складзе (нават пры нагрэве, Ондулин не вылучае небяспечных для чалавечага арганізма рэчываў);
- павольная хуткасць нагрэву матэрыялу, з прычыны чаго зніжаецца верагоднасць адукацыі кандэнсату.
- адсутнасць праходжання-з гарантыяй да 20 гадоў для чарапіцы Ондулин і Ондувиллы, 15 - для Ондулин Смарт;
- ўстойлівасць да адукацыі цвілі, грыбка і іржы;
- прастату ўстаноўкі - для гэтага не трэба ніякіх спецыяльных інструментаў, дастаткова мець нож і малаток.
- бяшумнасць (пакрыццё практычна не шуміць пры моцным ліўні, градзе).

Калі вы хочаце надарага пакрыць дах лазні або гаража, Ондулин Смарт або Чарапіца Ондулин для гэтага падыдуць лепш за ўсё. Прыгожыя і зручныя ў мантажы і транспарціроўцы лісты любога з гэтых матэрыялаў нададуць вашай пабудове прыгожы скончаны выгляд лёгка і проста.

Руберойд



Калі не прадугледжаны вялікія выдаткі на ўладкаванне даху лазні або гаража, варта спыніць свой выбар на руберойдзе-самым эканамічным варыянце. Акрамя прывабнай цэны, дадзены матэрыял мае і іншыя перавагі, а менавіта:

просты мантаж;
лёгка вага;
выдатную гідраізаляцыю.

Варта ўлічваць і недахопы: схільнасць руберойда да парываў, нізкія трывалыя паказчыкі, схільнасць да ўзгарання, недаўгавечнасць. Каб матэрыял служыў даўжэй, патрабуецца кладка ў некалькі слаёў.

Аднак нягледзячы на тое, што гэта нізкабюджэтны матэрыял, выглядае ён неэстэтычна. Такі варыянт адназначна не ўпрыгожыць знешні аблічча жылога дома. Акрамя таго, мантаваць руберойд нязручна, для надзейнага мацавання і прадухілення парываў матэрыялу спатрэбіцца наяўнасць частай лачання.


Металадахоўка



Металічныя лісты, пакрытыя ахоўным пластом, вонкава нагадваюць чарапіцу, могуць выкарыстоўвацца ў рэгіёнах з розным кліматам. Багатая колеравая палітра дазваляе ўвасобіць у жыццё любыя дызайнерскія задумкі. Эксплуатацыйны тэрмін-30-40 гадоў.

Металадахоўка для ўладкавання даху лазні або гаража-пакрыццё будзе хутка награватца, шумець падчас дажджу. Яшчэ адзін недахоп — схільнасць да карозійнага працэсам пры пашкоджанні ахоўнага пласта.

Шыфер



Большасць домаўладальнікаў выкарыстоўваюць азбестацементавы шыфер для ўладкавання даху лазні, гаспадарчых пабудов або гаража. Прыцягвае недарагая кошт пакрыцця, яго даўгавечнасць, неподверженность карозіі, хуткі і прасты рамонт пры неабходнасці.

Мае шыфер і недахопы, а менавіта:

- крохкасьць;
- вялікі вага;
- страту знешняй прывабнасці з цягам часу.

У працэсе эксплуатацыі матэрыял можа пакрывацца мохам, разбурацца (!).

Профнасціл



Прафіляваныя лісты, вырабленыя з ацынкаванай сталі, валодаюць высокімі трывалымі характарыстыкамі. Профнасціл мае прывабны знешні выгляд, просты ў кладцы, герметычны, негорюч. Але гэта халодны матэрыял, дрэнна ўтрымлівае цяпло. Пад уздзеяннем вільгаці профнасціл пакрываецца карозіяй і руйнуецца. А яшчэ ён вельмі "шумны".

Выснова

Ідэальнай даху не існуе, і мы гэта разумеем. Кожны выбірае пакрыццё, аптымальнае для яго. Важна перад купляй ўзважыць усе "за" і "супраць" і выбраць найбольш зручнае для мантажу канкрэтнай даху і найбольш камфортнае для жыцця. Мы са свайго боку Рэкамендуем ондулін!

Прыгожы, ціхі, не які ржавеў, зручны ў мантажы і транспартоўцы і гэта толькі частка плюсаў. Хочаце больш падрабязна - чытайце тут.